


Ба 53909

У. КАРАЛЕНКА.


Лес шумицъ.

Мн., 1920.



Ба 53909

Ул. Карадонка.



„Лес Шуміць.“

(Нацеская легенда).

Пераложыў

Краўцоў Макар.

Выданыне Беларускай Цэнтральнай Шкельнай Рады.

Менск.

1920.

Трукарня Іваналіка.



W. A. S.

W. A. S.

Ба 53909

Каражонка.

Бел. ЕДЗЕЛ  
1924 г.

# „Лес шуміць.“

(Палеокал легенда).

Б 53909

Пералажыч

Краўцоў Макар.

POLSKI

1135 K-107.

Выданыне Беларускай Цэнтральнай Школьнай Рады.

Менск.

1920

Друкарня „Інвалідаў“. Заказ № 94.



26262

26. 4. 2009

## I.

## Лес шумеў...

У гэтым лесе заўсёды быў шум—роўны, працяжны, як одгук далёкага звону, спакойны і смутны, як ціхая песьня бяз слоў, як вясны ўспамін аб мінульым. У ём заўсёды быў шум, таму што гэта быў стары, гушчарны бор, якога не чапала яшчэ піла й сякера ляснога гандляра. Высокіе, стацетніе хвоі, чырвонаокорые й магутныя стаялі сумнаю грамадою, пышнолізна стуліўшыся ўгары зялёнімі вяршынамі. На сподзе было ціха, пахло смалою; праз рудую посьцілку хваёвых голак, якімі была ўсыпана зямля, працілася яркая папараць, раскошна стаяўшая пярэстаю ворсаю зусім пярухома, не варухаючи а ніводным лісточкам. У сырых куточках цягнулася высокіе зялёніе травы; белая кашка схілялася цяжкімі галаўкамі, та-як-бы стомленая. А ўгары бяз конца, а ні на момент вя сціхаючы, цягнуу лясны шум, быццам сумные подыхі старога бору.

Але цяпер гэтые подыхі рабіліся ўсе глыбейшыя і мацнейшыя. Я ехаў лясною сцежкаю, і хаця неба мне й я відаць было, але па тым, як хмурнеў лес, я начуваву, што над ім ціха паднімаецца цяжкая хмары. Час быў на ранні. Паміж дрэвам дзе-ня дзе прарабіваўся яшчэ косы прамень заходу, але ў гушчарах распаўзуваўся ўжо імглісты змрок. Пад вечар зьбіраліся грымоты.

На сядзяня трэ'было ўжо пакінуць навет думку аб паляваньні; добра было-б толькі дастацца да гры-

Жетау куды-нібудзь на начлег. Мой конь стукаў камытамі па голых карэньях, храп і прыслушваўся, юстаўляючи вушы, як гучна ляскalo лясное рэхо. Ён сам паддаваў шагу да знаёмае лясное будкі.

Забрахаў сабака. Паміж рэдкіх дрэваў маргацяць мазаные съцены. Сіняя струйка дыму круцицца пад абвіслым зяленівам; пакрыўленая хата з касматую страхою прытулілася пад съцяною хвоек; яна нібы урастает ў землю, тым часам, як стройные і хванабарыстые хвоі высока хістаюць над ёю сваімі галовамі. Сярод палянкі, шчыльна прытуліўшыся адзін да аднаго, стаіць купа маладых дубоў.

Тут жывуць звычайныя кампаны маіх паляўніцкіх экскурсіяў—лясьнікі Захар і Максім. Але цяпер, як відаць, абодвых няма ўдома, бо ніхто ня выходзіць на брах вялізарнай аўчаркі. Толькі стары дзед з лысаю галавою і сівымі вусыма, сядзіць на прызыбе і калупае пастол. Весы ў дзеда целяпаюцца немаль ні да пояса, вочы пазіраюць хмурна, быццам дзед усё успамінае нешта ды як можа прыпомніць.

— „Дзень добры, дзеду! Ці ёсьць хто ў хаце?“

— „Эгэ!“—махает дзед галавою.—„Няма ні Захара, ні Максіма, дый Матруна пацягнулася ў лес па карову... Карова недзе ўцякла,—можа і медзьвядзі... задушылі... Вось яно як, няма нікога!“

— „Ну, нічога. Я з табою пасяджу, пачакаю“.

— „Пачакай, пачакай“,—ківае дзед і, пакуль я прывязваю каня да галіны дуба, ён углядзеца ў мяне слабымі і мутнымі вачымі. Благі ўжо стары дзед: вочы яя бачаць і рукі дрыжань.

— „А, хто-ж ты такі, хлопча?“—пытаецца ён, калі я прысядаю на прызыбу.

Рэтае пытанье чую я кожны раз, калі тут бываю.

— „Эгэ, ведаю ціпер, ведаю“,—кажа дзед, бяру-  
чыся ізноў за пастол.—„Вось старая галава, як рэша-  
то, нічога ня тримае. Тых, што даўно памерлі, помню  
— ой, добра помню! А новых людзей усё запамінаю..  
Зажыўся на съвеце“.

— „А ці даўно ты, дзеду, жывеш у гэтым лесе?“

— Эгэ, даўно ўжо! Француз прыходзіў у цар-  
скую землю, я ўжо быў.“

— Шмат чаго ты за век свой бачыў. Пэўнеч-  
есьць пра што расказаці.“

Дзед пазірае на мяне,—зьдаіўлены.

— „А што-ж мне бачыці, хлопча? Лес бачыў..  
Шуміць лес, шуміць і ўдзень і ўночы, зімою шуміць  
і летам... І я, як тая дзеравяка, век пражыў у лесе і  
не зауважыў... Вось і ў дамавіну час, а падумаю ін-  
шы раз, хлопча, дык і сам не могу скеміць: ці жыў  
я на съвеце, ці не... Эгэ, вось як! Мо' и саўсім на  
жыў“...

Край цёмнае хмары висунуўся з-за густых вяршы-  
наў над лясною палянкаю; галіны хвоек, што замыка-  
лі палянку, захісталіся ад ветру і лясны шум праля-  
цеў, глыбокім ўзмаднеўшим акордам. Дзед падняў  
галаву і прыслухаўся.

— „Бура йдзе.“—сказаў ён праз мінюту.—Гэта  
вось я знаю. Ой-ой, загудзе ўночы бура, хвоі будзе  
ламаць, з карэннем выварачаці пачне!. Загуляе ля-  
сны гаспадар“...—дадаў ён цішэй.

— „А чаму-ж ты ведаеш, дзеду?“

— „Эгэ, гэта я ведаю! Добра ведаю, як дзераво-  
гаворыць... Дзераво, хлопча, так сама баіцца... Вось  
асіна, праклятае дзераво, усё нешта лапоча,—і ветру  
німа, а яна дрыжыць. Хвойка ў бары ў ясны дзень  
іграе зьвініць, а як пачнецца вецер, яна загудзе и за-

стогне. Гэта яшчэ нічога... А ты вось слухай цяпер. Я хоць вачыма дрэнна бачу, а вухам чую: дуб запушмей, дуба ўжо чапае на палянцы... Гэта на буру”...

Й сапраўды кучка нявысокіх, каравых дубоў, што стаялі сярод палянкі, заслоненіе высоکаю съцяною бору, махала моцнымі галінамі, і ад іх цягнуўся глухі шум, які лёгка можна было адрозніць ад гучнага шуму хвояў.

— „Эгэ! ці чуеш, хлопча?“—кажа дзед і хітра падзіячаму ўсьміхаецца.—„Я ўжо ведаю: крануло гэтак вось дуба, значыцца *гаспадар* уночы пайдзе, ламаці будзе... Але—не, не зламае! Дуб—дзераво моцнае, і не на гаспадарову навет сілу...вось як!“

— „А які-ж *гаспадар*, дзеду? То-ж ты сам кажаш бура ломіц“.

Дзед памахаў галавою, хітра выглядаючи.

— „Эгэ, я гэта ведаю! Цяперака, кажуць, гэткіе людзі завяліся, што ўжо нічаму ня верап'я. Вось яно як! А я-ж яго бачыў, вось, як цябе цяпер, а то яшчэ й лепей, бо ў мяне цяпер вочы старыя, а тады былі маладыя. Ой-ой, як яшчэ бачылі мае вочы з-замаладу“.

— „Як-жа ж ты яго бачыў дзеду, скажы мне?“

— „А вось, усе роўна, як і цяпер: спачатку хвоя застогне ў бары... То зывініць, а то стагнаць пачне: о-ох-хо-о... о-хо-о!—і съціхне, а пасьля Ізноў, пасьля Ізноў, ды часцей, ды жаласьлівей. Эгэ, таму што шмат яе паконціць *гаспадар* уночы. А пасьля дуб заговорыць. А пад вечар усё больш, а ўночы і пайдзе круціць: бегае па лесе, съмяецца і плача, круціцца, скача і ўсё на дуба налягае, ўсё хочацца вырваць... А я раз увосень і паглядаеу у вакондо; вось яму гэта й недаспадобы: падбег да вакна, тр-рах па ём

карчом хвайбым; немаль мне ўсяго твару не скалечну  
каб яму пуста было; ды я ня дурань—адскочку. Тғэ,  
хлонча, вось які ён злы!..."

— „А як-же ён выглядае?“

— „А выглядае ён усе роўна, як старая вярба,  
што стаіць на балоце. Вельмі падобны!.. І валасі,  
як сухая амяла, што вырастает на дрэвах і барада так  
сама, а нос—як здравены сук, а морда каравая,  
быццам абрасла лішаемі... Цьфю, які нехароши! А но  
даff Божа ніводнаму хрышконаму падобным быць да  
яго... Далібог! Я, такі, другі раз на балоце яго бачы  
блізка... Калі хочаш, прыходзь зімою, дык і сам ля  
убачыш. Залезь туды на гару,—лесам тая гары абраць-  
ла,—ды залазь на самае высокое дзераво, на самі  
верх. Вось адтуль іншы дзень і можна яго ўбачыць:  
ідзе ён белым стойпам над лесам, так і круціцца сам,  
з гары у даліну спаўзае... Пабяжыць, пабяжыць, а  
пасьля ў лесе і прападзе. Эгэ!.. А дзе пройдзе, там і  
сьлед белым сънегам высцілае... Ня верыш старому  
чалавеку, дык калі-нібудзь сам паглядаі.“

Разгаварыўся стари. Здавалося, што жаваяй и  
трывожная гутарка лесу і грымоты, якіе навісьлі ў  
наветры разагравалі старую кроў. Дзед махаў галавою,  
усьмехваўся, маргаў зьліняўшымі вачымі.

Але раптам быццам нейкі цень прабег па высокім,  
згараным сказінкамі лобе. Ён таўкануў мяне лак-  
цём і таямніча сказаў:

— „А ведаеш, хлонча, што я табе скажу?! Ён,  
вядома, гаспадар лясны,—паскуднае стварэнье, гэта  
праўда. Хрышконаму чалавеку крыўда ўбачыць гэт-  
кую нехарошую морду... Ну, але трэба толькі аб ім  
праўду сказаць: ён ліха ня робіць... Пажартаваць,  
чалавекам, пажартавае, а каб ліхо рабіць, гэтага ня  
бывае!“

— „Ды як-жка, дзеду, ти сам казаў, што ён цябе  
хадеў ударыць карчом?“

— „Эгэ, хадеў такі! Дык гэта-ж ён раззлаваўся  
жашто я на яго праз вакно пазіраю, вось яно як! А  
жалі ў яго справы носа ня сунуць, дык і ён такому  
чалавеку нічога дрэннага ня зробіць. Вось ён які, ля-  
бун!.. А ведаеш, у лесе ад людзей страшнейшыя бы-  
валі справы... Эгэ, далібог!“

Дзед нахіліў голаў і з мінюту сядзеў, не гаво-  
рачы. Пасыль як ён паглядзеў на мяне, ў яго вачох  
праз муту, якая іх заслала, бліснула быццам як іскрач-  
ца абуджанай памяці.

— „Вось, я табе раскажу, хлопча, лясную нашу  
мінуўшчыну. Было раз от-дзе на самым гэтым месцы,  
даўно... Памятаю я... нібы сон, а як запуміць лес мац-  
ней, дык і ўсё ўспамінаю... Калі хочаш, раскажу  
табе, га?“

— „Хачу, хачу, дзеду! Расказвай!

— „Дык і раскажу, эгэ! Слухай вось!“

## II.

У мяне, ведаеш, бацька з маткаю даўно памерлі,  
яшчэ малым хлопчыкам быў... Чакінулі яны мяне  
на съвеце аднаго. Вось яно як са мною было, эгэ! Вось  
грамада й думае: „што-ж нам цяпер з гэтым хлопчи-  
кам рабіць?“ Ну і пан, гэтак сама, сабе думае... І при-  
шлюць на той час з лесу лясьнік Раман, ды й кажа гра-  
мадзе: „Дайце мне гэтага хлопца ў будку, я яго буду  
карміць... Мне ў лесе весялей і яму хлеб“... Вось ён  
ж кажа, а грамада яму адказвае: „бяры!“ Ён і ўзяў.  
Гэтак я з тых самых часоў у лесе й застаўся.

Тут мяне Раман і выкарміў. Ота-ж чалавек быў  
дзікі страшны, а ня дай Божа!.. Вялікі, вочы чорніе й  
жупа ў яго цёмная з вачэй пазірала, бо ўсё жыцьцё

еве  
ол  
му  
ля-  
ні-  
вое  
ок.  
ач-  
шу  
ди,  
зд-  
му

еве  
ни  
ре  
ні-  
он-  
ра-  
ду  
ба  
ч.  
и  
ні-

еваё чалавек гэты ў лесе жыў адзін: мяdzьведзь яму, людзі казалі, ўсе роўна, як брат, а воўк—сыновец. Кожнага зьвяра знаў ён і не баяўся, а ад людзей ухіляўся і не глядзеў навет на іх... Вось ён які быў—далібог, праўда! Бывала, як ён на мяне глянене, дык мяне па пляcoh нібы кошка хвастом павядзе... Ну, а чалавек быў усё-такі добры, карміў мяне, няма што казаць, добра: каша, бывала, грачышная заўсёды ў яго заскварана, а калі качку забье, дык і качка. Што праўда, то праўда, карміў такі.

Гэтак мы й жылі ўдвойгу. Раман у лес пойдзе, а мяне ў будцы замкне, каб зьвер ня зьеў. А пасля дадам яму „жынку“ Аксану.

Пая яму жонку даў. Паклікаў яго на сяло ды й кажа: „Вось што“,—кажа: „Ромусь, жаніся!“ Гаворыць да пана Раман спачатку: „А на якога-ж гэта чорта мяне жонка? Што мне ў лесе рабіць з бабаю, калі ў мяне ўжо й-без таго хлопец ёсьць? Не хачу я, кажа, жаніцца!“ Ня прывык ён за дзяўчатамі валачыцца, вось што! Ну, дай пан так сама хітры быў... Як прыпомню гэтага пана, хлопча, дык і падумаю сабе, што цяпер ужо такіх няма,—няма гэткіх паноў больш,—зъвяліся... Вось хоць-бы й цябе ўзяць: так сама, жуць, і ты панскага роду... Можа яно й праўда, а такі няма ў табе гэтага... як належыць... Так сабе, мізэрны хлапчына, ды больш нічога.

Ну, а той быў, як мае быць, здаунейшых... Вось, скажу табе, гэткае на съвеце бывае, што softi людзей аднаго чалавека баяцца, ды й яшчэ як!.. Паглянь ты, хлопча, на каршун а на кураня: аблода з яйца выйшлі, ды каршун зараз пад небо рвецца, угару, эгэ! Як крыкнє ў небе, дык адразу ня то, што кураняты—а й старые пеўні забегаюць... Вось жа каршун—панская птушка, а курыца—простая мужичка...

Воеь, помню, я малым хлопчыкам быў: вязуць мужыкі з лесу тоўстнебярвеньні, чалавек мо' з трыццаць. А пан адзін на сваім коніку едзе, ды вусы пакручвае. Конік пад ім гулле, а ён пазірае навакола. Ой-ой! як звочаць мужыкі пана, вось дык забегаюць, коня ў сънег схіляюць, самі шапкі скідаюць. Пасыля сколькі мурдуюцца, са сънегу бярвеньні выцягваюць, а пан сабе едзе,—вось яму, бачыш ты, й аднаму на дарозе цесна! Павядзе пан брывом—ужо мужыкі баяцца, засымаетца і ўсім весела, а нахмурыцца—үсе засумуюць. А каб хто пану што сказаў напропі,—таго, напэўна, и ня бывала.

Ну, а Раман, вядома, у лесе вырас, абходзіцца людзьмі ня ведаў як, і пан на яго ня надта злаваў.

— „Хату“,—кажа пан: „каб ты ажаніўся, а нашто нра гэта сам я ведаю. Бяры Аксаву.“

— „Не хачу я,—адказваў Раман: „ня трэба мне яе, хоць бы й Аксаны! Няхай з ёю чорт ажэніцца а ні я. Вось як!“

Приказаў пан прынесці бізуны, расцягнулі Рамана, пан у яго пытаецца:

— „Будзец, Раман, жаніцца?“

— „Не“,—кажа,—„ня буду“.

— „Сыпце-ж яму“,—кажа пан,—„у матню колькі ўлезе“. Засыпалі яму такі ня мала; Раман нашто ўже здаровы быў, а ўсё-ж такі яму абрыйдла:

— „Пакіньце ўжо,—кажа,—годзі ўжо! Няхай-же яе лепей усе чэрці схопяць, ніж мне за бабу гэтулькі макуты цяринець. Давайце яе сюды, буду жаніцца!“

Жыў у дварэ панскім даязджачы Апанас Швыдкі. Прыхілаў ён на той час з поля, як Рамана жаніцца заахвочвалі. Пачуў ён пра бяду Раманаву—гон пану да ног. Такі ўпаў да ног, цалуе...

— „Чым,— кажа,— вам, літасьцівы пане, чалавека мурдаваць, лепей я з Аксанаю ажанюся, слова не скажу...

Эгэ, сам-такі захацеў ажаніца з ёю. Вось які чалавек быў, далібог!

Вось Раман быў уцешныўся, павесялеў. Падняўся на ногі, завязаў матнію ды кажа:

— Вось,— кажа,— добра. Толькі каб табе чалавечку, крыху раней прыехаць? Дый пан так сама заўсягды вось гэтак!.. И не распытацца было добра, а можа хто й ахвоч жаніца. Зараз ухапілі чалавека й ну, яму сыпаць. Нешта, кажа, гэта пахрысьціянскі рабіць гэтак? Цфю!

Эгэ, ён часамі і пану ня любіў змоўчаць. Вось які быў Раман! Калі ўжо зазлуе, дык да яго не падыходзь, хаця бы й пан. Ну, а пан быў хітры! Ў яго, бачыш, іншае ў галаве было. Прыйказаў ізноў Рамана расцягнуць на траве.

— Я,— кажа,— табе, дурню, шчасьця хачу, а ты посам круціш. Цяпер ты адзін, як мядаўведъ у берлагу, і заехаць да цябе ня весела... Сыпце-ж яму, дурню, аж пакуль ня скажа: годзі!.. А ты, Апанас, вон пайшоў к чортавай маці. Цябе, кажа, на палудзень ня клікалі, дык сам за стол ня лезь, а то бачыш, як Рамана частуюць? Каб як і табе таго самага было.

А Раман ужо й не на жарт усердаваўся. Эгэ! Яго дуюць такі добра, таму што даунейшые людзі, ведаеш, умелі спрытна бізунамі скuru спушчаць, а ён ляжыць сабе й ня кажа: годзі! Доўга трываў, а ўсё-ж такі пасыля плонуў:

— „Не дачакае яе бацька, каб праз бабу хрысьціяніну вось гэтак сыпалі, ды яшчэ й ня лічылі,

Годзі! Каб вам руکі паадсыхалі, чортава челядзь! Не-  
вучны́-жа вас чорт бізунамі працеваць! Ды я-ж ван-  
яя сноп на таку, каб мяне, вось гэтак, малацілі. Каді-  
зак, дык, вось-жа, й ажанюся.

А пан сабе съмлецца.

— „Вось,—кажа,—й добра! Цяпер на вясельні-  
х ўсць сядзець табе й ня можна, затое скакаці бу-  
дзеши больш...

Вясёлы быў пан, далібог, вясёлы, эгэ! Ды толькі  
наслья з ім дрэннае здарылося, ня дай Божа а нівод-  
наму хрышчонаму. Сапраўдны, нікому гэткага не па-  
жадаю. Яно, бадай што й жыду ня варта гэткага жа-  
даць. Вось я што думаю...

Гэтак вось Рамана й ажанілі. Прывёз ён мала-  
дую жынку да будкі, спачатку ўсё лаяў ды папікаў  
сваймі бізунамі.

— „Й сама ты,—кажа,—таго ня варта, колі  
праз цябе чалавека мурдавалі.

Прыдзе, бывала, з лесу і зараз начне яе з хаты  
выганяць:

— „Ідзі сабе! Ня трэба мне бабы ў будцы! Каб  
і духу твойго ня было! Ня люблю,—кажа,—калі  
мяне баба ў хаце сьпіць. Дух,—кажа,—нядобры.

Эгэ!

Але-ж наслья—пічога, прытрываўся. Аксана, бы-  
вала, хату падмяде й вышмаруе чысьценька, судзе-  
ца разстаўляе; блішчыць усё, навет на сэрцы весела.  
Раман бачыць: добрая баба—патросі й прывык. Дый  
и я толькі прывык, хлопча, а й любіць пачаў яе, да-  
лібог, ня зводжу! Вось якая справа з Раманам вый-  
ла. Як прыгледзеўся добра да бабы, наслья і кажа-

— „Вось дзякую пану, да добра мяне давёў. Ды  
и я-ж такі неразумны бнў чалавек: сколькі бізунеў

длатаў з яне, як цяпер бачу, нічога дрэнага й няма.  
Яшчэ навет добра. Вось яно што!

Прайшло вось некалькі часу, я й ня ведаю,  
сколькі. Лягла Аксана на лаўцы, пачала стагнаць.  
Цад вечар нядобра зрабілося, а назаўтра, ўстаўши  
я чую: нехта тонкім голасам хніпае. Эгэ!—думаю я  
сабе,—гэта-ж мусі „дзітні“ нарадзілася. А яно да-  
праўды гэтак і было.

Нядоўга пажыло дзіця на белым съвеце. Толькі  
я жыло—ад ранку, аж да вечару. Увечары й пішча-  
чи съціхло... Заплакала Аксана, а Раман і кажа:

— „Вось і няма дзітні, а калі яе няма, дык  
няма на што цяпер і папа клікаць. Пахаваем пад  
твойкаю.“

Вось як кажа Раман, ды ня то, што кажа, а гэ-  
так якраз і зрабіў: выкапаў магілку, ды пахаваў.  
Вось там стары пень стаіць, маланкаю яго спаліло...  
Дык то-ж і ёсьць тая самая хвойка, дзе Раман дзі-  
тыну закапаў. Ведаеш, хлопча, вось-ж я табе скажу  
й да гэтых час, як сонцо сядзе і зарніца-зброка над  
лесам стане, лётае нейкай птушкай дый крычыць. Ох,  
і жаласьліва плача пташына, аж сэрцо баліць. Хто  
знаецца на тым, па книгах вучыўся, дык, кажуць, мо-  
жак ёй крыж даці й ня будзе яна больш лятаць... Ды  
мы вось тутака ў лесе жывём, нічога ня ведаем. Яна  
лётае, яна просіць, а мы толькі й кажам: „проч, проч,  
бедная душа, нічога мы ня можам зрабіць!“ Вось за-  
плача ды паляціць, а пасля ізноў прылятае. Эх,  
хлопча, шкада бедную душу!

Вось паздаровела Аксана, ўсё на магілку ха-  
даіла.

Сядзе на магілцы і плача, ды так моцна, што па  
ўсём лесе, бывала голас яе ходзіць. Гэта яна так  
свайго дзіцяці шкадавала, а Раман не шкадаваў дзі-

цяці, а Аксану шкадаваў. Прндае, бывала з лесу, стане каля Аксаны ды кажа:

— Маўчы ўжо, дурная ты баба! Было-б вось па чым плакаць! Памерло адно дзіця, дык можа другое будзе. Ды яшчэ мо'й лепшае, эга! Таму, што тое яшчэ, мо'й не маё было, я-ж такі й ня ведаю. Людзі жуць... А гэта будзе маё.

Вось ужо Аксана й ня любіла, калі ён гэтак вадаў. Сыціхне, бывала, плакаць ды пачне яго брыдлімі словамі лаяць. Але Раман на яе не злаваў.

— „Дай чаго-ж ты,—пытаецца,—лаешся? Я-ж ічога гэткага не сказаў, а толькі сказаў, што ня ведаю. Таму й ня ведаю, што раней ты не мая была й жыла ня ў лесе, а на съвеце, паміж людзей. Дык як-же мне ведаць? Цяпер вось ты ў лесе жывеш, вось і добра. А такі казала мне бабка Тадора, як я на сяло хадзіў: „Не шта-ж у цябе, Раман, хутка дзітына пасыпела!“ А я кажу бабе: „Як-же ж мне такі ведаць, ці скора, ці ня скора?.. Ну, а ты ўсё-ж такі сыціхні галасіць, а то я засярдую, дык яшчэ мо' каб цябе й не адластажнү.“

Вось Аксана палае, палае яго дай сыціхне.

Яна яго, бывала, й палае й па плярох дасціць, а як пачне Раман сам злаваці, яна й прыціхне,—баялася. Прылапчыць яго, абніме, пацалуе і ў вочы зірне... Вось мой Раман і сыцішыцца... Таму... ці бачыш, хлопча... Ты мусі ня ведаеш, а я, стары, хаця сам і не жаніўся, а ўсё такі бачнё за свой век: маладая баба вельмі соладка цалуеца, якога хочаш злога музыка можа яна абмануць. Ой, ой... Я-ж такі ведаю, якавы яны гэтые бабы. А Аксана была гладкая такая маладзіца, што цяпер я ўжо гэтакіх больш ня бачу. Цяпер, хлопча, скажу табе, і бабы не такіе, як даўней.

Вось раз у лесе ражок затрубіў: тру-тру, туру, туру, туру-у!.. Так і разъліваецца па лесе, весела ды

гучна. Я тады малы хлопчык быў і ня ведаў, што гэта такое; бачу: птушкі з гнёздаў падлётваюць, крываемахаюць, крычаць, а дзе і заяц прыгнуў вушы на плечы й бяжыць, як можа. Вось я й думаю: можа гэта зъвер які нявіданы гэтак хораша крычыць. А гэтаж ня зъвер, а пан сабе на коніку лесам едзе, ды трубіць на ражок; за панам даязджаочне конна і сабак навязаўшы вядуць. А за ўсіх даязджаочных харашайшы Апанас Швыдкі, за панам у сінім казакіне гарцуе; шапка ў Апанаса з залатым вярхом, конь пад ім гуляе, стрэльба за плячыма блішчыць і бандура на рамені праз плечы пачаплена. Любіў пан Апанас, бо Апанас добра на бандуры граў і песні быў майстар съпяваці. Эх, і харошы-ж маладзец быў гэтага Апанаса, страх які харошы! Дзе там было пану з Апанасам раўняцца: пан ужо і лысн быў, і нос у пана чырвон, і вочы, хаця й вясёлые, але ўсё-ж не такие, як у Апанаса. Апанас, бывала, як зірне на мяне,—мне, малому хлопчыку, і то съмяяцца хочацца, а я-ж ня дзеўка. Казалі, што ў Апанаса бацькі й ляды запарожскіе казакі былі, у Сечы казакавалі, а там народ быў ўсё гладкі, ды харошы, ды рухавы. Ды сам ты, хлопча падумай: ці на кані з пікаю па полі птушкаю лётаці, ці сякераю дзераво рубаць, гэтаж ня ўсё роўна...

Вось я выбег з хаты, пазіраю: пад'ехаў пан, стрымаўся і даязджаочне сталі; Раман з хаты выйшаў, патрымаў пану стрэмя: ступіў пан на зямлю. Раман яму пакланіўся.

— „Як здароў?“—кажа пан Раману.

— „Эгэ,—адказвае Раман,—док я-ж, дзякую, здароў, што мне робіцца? А вы як?

Ня ўмеў, бачыш ты, Раман пану, як трэба адказаць. Чэлядзь уся ад яго словаў зас্মяялася і пан так сама.

— „Ну, і дзякую Богу, што ты здароў,—кажа пан.—А дзе-ж твая жонка?

— „Ды дзе-ж жонцы быць? Жонка, вядома, ў хаде”...

— „Ну, мы і ў хату зайдзём,—кажа пан,—а вы, хлопцы, пакуль што, на траве дыван пасыцялеце, ды прыгатуйце нам усяго, каб было чым маладых на першы раз прывітаць.

Вось і пайшли ў хату: пан і Апанас, і Раман бяз шапкі за ім, ды япчэ Багдан—старши даязджа-чы, верны панскі слуга. Вось ужо і слуг такіх цяпер так сама на съвеце няма: стary быў чалавек а чэ-лядзьдзю строгі, а перад панам, як той сабака. Ніко-га ў Багдана на съвеце ня было, апрача пана. Ка-жуць, як памерлі ў Багдана бацька з маткаю, папра-фіўся ён у старога пана на цягло і захацеў жаніцца. А стary пан не пазволіў, прыставіў яго да свай-го паніча: тут табе, кажа, і бацька, і маці, і жонка. Вось вынасіў Багдан паніча й выгадаваў, і на каня сядзець навучыў, і страляці стрэльбаю. А вырас па-ніч, сам пачаў панаваць. Стary Багдан усё за ім въследам хадзіў, як сабака. Ох, скажу табе праўду: шмат таго Багдана людзі пракліналі, шмат на яго людзкіх сълёз упало... а ўсё прац пана. З аднаго панскага слова Багдан можа й мог бы навет роднага бацька на кавалкі разарваць...

А я, малы хлопчык, так сама за імі ў хату па-бег: вядомая реч, цікава. Куды пан павярнуўся, ту-ды й я за ім.

Гляджу, стаіць пан пасярод хаты, вусы пакруч-вае, съмяецца, шапку мне ў руках, а Апанас плячом аб съцену ўпёрся, стаіць сабе, небарака, як той ма-лады дубок у непагоду. Нахмурыўся, нявесел...

Ды вось яны ўтрайгу павярнуліся да Аксаны. Адзін стары Багдан сеў урагу на лаўцы, скіліў чуб, сядзіць пакуль пан чаго ня прыкажа. А Аксана ў рагу, каля печы стала, вочы спусьціла, сама пачырвянаела ўся, як той мак сярод ячменю. Ох, мусі, чула небарачка, што праз яе ліхो будзе. Вось так са-ма, скажу табе, хлопча: ўжо калі тры чалавекі на адну бабу пазіраюць, дык ад гэтага ніколі добра ня бывае—нямінуча да чуба дзедо дайдзе, калі ня горш. Я-ж гэта ведаю, бо сам бачыў.

— Ну, што, Ромусь,—съмяецца пан,—ці добрую я табе жонку высватаў?

— А што-ж,—Раман адказвае.—Баба, як баба, нічога!

Пацінуў тут ілячыма Апанас, падняў вочы на Аксану дый кажа паціху:

— „Але, — кажа, — баба! Хоць-бы й ня гэтакаму дурню дасталася.

Раман пачуў гэтае слово, адварнуўся да Апанаса, дый кажа яму:

— „А чым жа ж гэта я, пане Апанасе, вам за дурня здаўся? Эгэ, скажэце мне!”

— „А тым, — кажа Апанас, — што ня зможаш сваю жонку усьцерагчы, тым і дурань..”

Вось якое слово сказаў яму Апанас! Пан павет нагою тупшуў, Багдан паківаў галавою, а Раман падумаў з мінюту, а пасля падняў голаў ды паглядзеў на пана.

— „А чаго-ж мне яе съцярэгчы? — кажа Апанасу, а сам усё на пана пазірае.— Тут, апрача зывера, пія-кага чорта й няма, вось хіба міласцівы пан калі за-едзе. Ад каго-жа мне жонку съцярэгчы? Глядзі ты варожы казача, ты мяне не драчы, а то я моў за чуб пашыгну.”

Мо' такі й дайшло-б у іх ужо й да разбою, але пан зашкодзіў: тупнуў нагою,—яны й паціхлі.

— „Ціха вы,—кажа.—чортавы дзееці! Мы ж сюда не дзеля разбою прыехалі. Трэба маладых вітаці, а пасылья пад вечар, на балото паляваць. Гайда за мною!

Павярнуўся пан і пайшоў з хаты; а пад дзёрами даязджачые ўжо й закуску прышыкавалі. Пайшоў за панам Багдан, а Апанас стрымалі Рамана прымне.

— „Ня злуй ты на мяне, братко,—кажа казак,— паслухай, што табе Апанас скажа: бачыў ты, як ў пана калі ног качаўся, боты ў яго цалаваў, каб ён Аксану за мяне адлаў? Ну, Бог з табою, чалавечка... Цябе поп акруціў, гэтакі лёс мусі! Дык ня стрывае маё сэрцо, каб люты вораг ізноў і над ёю і над тобою пацышаўся. Гэй-гэй! Ніхто таго ня ведае, што мяне на сэрцы... Дык лепей я й яго й яе стрэльбаю замест пасыпелі пакладу ў сырную землю...

Паглядзеў Раман на казака ды пытаецца:

— „А ты, казача, часамі, а глудзу ня з'ехаў?”

Ня чуў я, што Апанас на гэта стаў Раману паціху ў прымне гаварыць, толькі чуў, як Раман яго па плячы стукнуў.

— „Ох, Апанас, Апанас! Вось які на съвеце народ благі ды хітры! А я-ж нічога гэтага, жывучы ў лесе, й ня ведаў. Эгэ, пане, пане, ліха ты на сваю галаву надумаў!..

— Ну,—кажа яму Апанас,—ідзі цяпер і не паказвай в'ягладу, найбольш за ўсё перад Багданом. Неразумны ты чалавек, а гэты панская сабака хітры. Дык глядзі: панская гарэлкі шмат ня пі, а калі адправіць цябе з даязджачымі на балото, а сам захоче

застацца, вядзі іх да старога дуба й пакажы ім абедную дарогу, а сам, скажы, наўпрасткі пойдзеш па лесе... Ды чым барджэй сюды вяртайся.

— „Добра,—кажа Раман.—Зьбяруся на паляваньне, стрэльбу ня шротам набью і ня „лёткай” на птушку, а добраю куляй на медзьвядзя...“

Вось і яны выйшлі. А ўжо пан сядзіць на дыване, прыказаў падаць пляшку і чарку, налівае ў чарку гарэлкі ды частую Рамана. Эгэ, добрая была ў пана і пляшка, і чарка, а гарэлка яшчэ зепшшая. Чарачку выпьеш—душа радуецца, другую выпьеш—сэрцо калопіцца ў грудзях, а калі чалавек няпрывычны, дык ад трэйцай чаркі і пад лавай качаецца, калі баба на лаву не пакладзе.

Эгэ, кажу табе, хітры быў пан! Хапеў Рамана напаіць сваей гарэлкю дапъяна, а яшчэ такой і гарэлкі ня бывала, каб Рамана пакаціла. Пье ён з пансіх рук чарку, пье і другую, і трэйцю выпіў, а ў са-  
мога толькі вочы, як у воўка загараюцца ды вусам чорным пацягвае. Пан навет засердаваў.

— „Вось-жа, сын варожы, як здорава гарэлку локча, а сам і вокам не маргне! Другі даўно ўжо заплакаў-бы, а ён глядзеце, людзі добрые, яшчэ ўсьмияецца...“

А ведаў варожы пан добра, што калі ўжо чалавек ад гарэлкі заплакаў, дык хутка ўжо й саўсім чуба на стол павесіць. Ды на той раз не на такога напаў.

— „А з чаго-ж мне,—Раман адказвае,—плакаць? Навет, можа, гэта ня добра было б. Прыйехаў да мяне міласціві пан вітаці, а я вось дый пачаў-бы раўсьці, як баба. Даюкі Богу, няма ад чаго мне яшчэ пла-  
каць, няхай лепей мае ворагі плачуць...“

— „Значыцца,—пытае пан,—ты рад?

— „Эгэ! А чаму я магу быць ня рад?

— „А помніш, як мы цябе бізунамі сваталі?

— „Як жа мне ня помніць! Вось-жа й кажу, што неразумны чалавек быў, ня ведаў, што горка, што соладка. Бізун горкі, а яго лепей, як бабу, любіў. Вось, дэнкуй вам, міласъцівы пане, што навучылі мяне, дурня, мёд есьці.

— „Добра, добра.—пан яму кажа.—Затое і ты мне зрабі ласку: вось пойдзеш з даязджачымі ва балото, настралій ч м болей птушак, да непраменна глухога цецярука дастаń.

— „А калі-ж гэта пан нас на балото пасылае?—  
пытаецца Раман.

— „Ды вось, вып'ем яшчэ. Апанас нам песнью паспявае, дый з Богам.

Паглядаеў Раман на яго дый кажа паву:

— „Вось ужо гэта і трудна: час вя рэвні да балота далёка, а да таго-ж яшчэ і вечер па лесе шуміць, на-нач будзе бура. Як жа цяпер гэткую, асьцярожную птушку збіць?

А ужо пан падпіў, ды падніўши быў моцна злы. Начуў як чэляязь паміж сабой шантапца начала, какуюць, што, вось,— „Раманава праўда, загудзе хутка бура,“—і засердаваў. Стукнуў чаркаю, павёў вачыма,—усе й пашхлі.

Адай Апанас не спялохаўся; війшаў ён па панскім слове песньні ссыпяваць з бандураю, начаў бандуру наводзіць, сам паглядаеў збоку на пана дый кажа яму:

— Апамятайся, міласъцівы пане! Дзе-ж гэта відано, каб на пач ды яшчэ ў буру, людзей па цёмным лесе за птушку ганяць?

Вось ён які быў адважны! Іншые, вядомая реч, панские „крапакі“, баяща, а ён—вольны чалавек, казацкага роду. Прывёу яго невялічкім хлопцам стрымаказак—бандуристы з Украіны. Т. м., хлопча, людзі нешта нашумелі ў горадзе Умані. Вось старому казаку выпаралі вочы, абрезалі вупы й пусьцілі яго такога па съвеце. Хадзіў ён, хадзіў паслья таго па местах і вёсках і забрэу у нашу старану з павадыром, хлопчыкам Апанасам. Стары пан узяў яго да сябе, бо любіў добрые песні. Вось стары памёр,— Апанас пры дваре й вырас. Любіў яго новы пан так сама і цярпеў ад яго, часамі, гэткае слово, за якое іншаму спусьцілі-б тры скury,

Так і цяпер: засердаваў быў спачатку, думалі, што ён дасиль казаку, а паслья кажа Апанасу:

— „Ой, Апанас, Апанас. Разумны ты хлопец, а таго, мусі, ня ведаеш, што між дэзвярэй ня треба носу сунуць, каб як-нібудзь не запчамілі...“

Вось ён якую загануў загадку! А казак такі адразу й зразумеў. І адказаў казак пану песнью. Ой, каб і пан зразумеў казацкую песнью, дык можа быць яго пані над ім не разълівалася-б съязьмі.

— „Дзякую, пане, за наўку,—сказаў Апанас,— вось жа я табе затое пасльпяваю, а ты слухай.“

І ударыў па струнах бандуры.

Паслья падняў галаву, паглядзеў на небо, як у небе арол шыбае, як ветер цёмные хмары ганяе. Наставіў вухо, паслушаў, як высокіе хвоі шумяпь...

Ды йзноў ударыў па струнах бандуры.

Эй, хлопча, не давялося табе чуці, як іграў Апанас Швыдкі, а цяпер ужо і не пачуеш! Вось жа ён хітрая штука бандура, а як яна ў чалавека, які ўмее, добра гаворыць. Бывала, прабяжыць па ёй ру-

кою, яна яму ўсё й скажа: як цёмны бор у непагоду шуміць і як вечер звініць у пустом съязпу па бур'яне, і як сухая травінка шепча на високай казацкай магіле.

Не, хлопча, не пачуць ужо вам, як мае быць, музыку! Езьдяць цяпер сюды ўсялякіе людзі, такіе, што не ў адным Палесьсі бывалі, але і ў іншых мясох, і па ўсёй Україне: і ў Чыгірыне, і ў Палтаві, і ў Кіеве, і ў Чаркасах. Кажуць, звяліся ужо бандуристы, ня чуваць іх ужо па кірмашох і рynках. У мяне яшчэ ва съязне ў хапе старая бандура вісіць. Навучны ѿ мяне Іграць на ёй Апанас, а ад мяне ніхто ігры не перавяў. Як я памру—а ужо гэта скора, —дых, мусі, нідзе ўжо на широкім съвеце ня чутно будзе як звініць бандура. Вось яно што!

І засьпываў Апанас ціхім голасам песнью. Голос быў у Апанаса ня модны ды сумны,—проста, бывала, аж у сэрцо лъеца. А песнью, хлопча, казак мусі сам для пана выдумаў. Ня чуў я яе ніколі больш і калі, пасъля, бывала, да Апанаса прыстану, каб засьпываў,—ён усё не згаджаўся.

— „Для каго,—казка,—тая песня съпявалася, таго ўжо няма на съвеце“.

У тэй песні казак пану ўсю прауду сказаў, што з панам будзе і пан плача, навет сълёзы ў пана цякуць па вусох, а такі ні слова мусі з песні не зразумеў.

— Ох, ня помню я гэтай песні, помню толькі трошкі.

Съпяваў казак пра пана, пра Івана:

Ой пане, ой Іване!..

Разумны пан ды шмат ведає...

Ведае, што каршун у небе лётае, вароки забівае...

Ой пане, ой Іване!..

А таго-ж пай ды ня ведае,  
Як на съвеце ды здараеща,—  
Як каля гнязда ѹ варона каршуна забівае...

Вось-жа, хлопча, быццам і цяпер я гэту песню чую і тых людзей бачу: стаіць казак з бандураю, пан сядзіць на дыване, галаву спусьціў ды плача; чэлядзь навакола стойцілася, папіхаюць адай аднаго лакцямі; стары Багдан галавою махае... А лес, як цяпер, шуміць і ціха ды сумна зьвініць бандура, а казак пяе, як пані плача над панам, над Іванам:

Плача пані, плача—

А над панам, над Іванам груган чорны скача.

Ох, не зразумеў пан песньі, выцер сълёзы ѹ кажа:

— „Ну, зьбірайся, Раман! Хлоццы, сядайце на коні! Й ты, Апанас, паедзеш з імі,—будзе ўжо мне твае песньі слухаць!.. Добрая песеньня, ды толькі ніколі таго, што ў ёй съпяваецца, на съвеце ня бывае.

А ў казака ад песньі размягчэло сэрцо, затума-  
кіліся вочы.

— „Ох, пане, пане,—кажа Апанас,—у нас ка-  
жуць старые людзі: ў байцы праўда і ў песньі праў-  
да. Толькі ў байцы праўда—як жалезо: доўга па-  
съвеце з рук да рук хадзіло, заіржало... А ў песньі  
праўда—як золато, што ніколі яго іржа ня  
есць... Вось, як кажуць старые людзі!

Махнуў пан рукою.

— „Ну, мо‘ гэтак у вашай старане, а ў нас ня  
гэтак... Ідзі, ідзі, Апанас,—абрыдла мне цябе слу-  
хадзі.

Пастаяў казак з момэнт, а пасля раптам упаў  
перед панам на зямлю:

— „Паслухай мяне, пане! Сядай на каня, ёдзь  
да свае пані; ў мяне сэрцо нядобрае чуе.

Вось ужо тут пан засердаваў, піхнуў казака, як сабаку, нагою.

— „Ідзі ты ад мяне прэч! Ты, мусі, не казак, а баба! Ідзі ты ад мяне, а то каб як з табою ня было кепска... А вы што сталі, хамаво племя? Ці я ня пан вам болей? Вось я вам такое пакажу, чаго ў ваше бадзькі ад маіх бацькоў ня бачылі!..

Ўстаў Апапас на ногі, як цёмная хмара, з Раманам пераглянуўся. А Раман збоку стаіць, на стрэльбу абапёрся, як ня ў чым ня бывала.

Стукнуў казак бандураю аб дзераво,—бандура ў дробягі разъляделася, толькі застагнало эд бандуры па лесе.

— „А пяхай-жа,—кажа,—чэрці на том съвеце зучадзь такога чалавека, які разумнай рады ня слухае... Табе, пане, мусі, вернага слугі пя трэба.“

Ня ўскураў пан адказаць, скончыў Апапас у сядло й пасхай. Даязджачы так сама на коні селі. Раман закінуў стрэльбу за плечы і пайшоў, сабе, толькі, праходячы калі будкі, крикнуў Аксане:

— „Пакладзі хлопчыка, Аксана! Час яму ўжо віці. Дый пану прыгатуй пасьцель.“

Вось зараз і пайшли ўсе ў лес вось па той дараве; і пан у хату пайшоў, толькі панскі конь стаіць сабе, пад дзеравам прывязаны. А ўжо і цямнець начадзіло, па лесе шум ідзе і дождик пакрапівае, вось такі саўсім, як цяпер... Паклада мяпе Аксана па сене, перажагнала на-нач... Чую я, мая Аксана плача.

О, нічога ж я тады, мали хлопчык, не разумеў, што вакол мяне дзеенца! Скурчыўся на сене, паслушаў, як бура ў лесе песьню заводзіць і пачаў засыпаць.

Эгэ! Раптам чую, нехта каля хаты ходзіць... падышоў да дзерава, панскага каня алвязаў. Захрап конь, стукнуў капытам; як пусьціца ў лес, хутка і тупат заціх... Пасъля чую, нехта йзноў па дарове ската, ўжо да будкі. Пад'ехаў зусім, саскокнуў з сядла на землю і праста пад вакно:

— „Пане, пане!—крычыць голасам старога Багдана:

— Ой, пане, адчыні хутчэй! Воражы казак ліхонадумаў, мусі: твойго каня на лес пусьціу...

Не пасъпей стары лагаварыць, нехта яго ззаду схапіу. Спалохаўся я, чую—нешта упало...

Адчыніу пан дзъверы са стрэльбаю выскачыў, а ўжо ў прымне Раман яго захапіў, ды праста за чуб, ды аб землю...

Вось, бачыць пан, што яму ліха, ды кажа:

— „Ой, пусьці, Ромусь! Гэтак ты маё дабро помніш?”

А Раман яму адказвае:

— „Помню я, воражы пане, і да мяне і да маё жонкі. Вось жа я табе цяпер за дабро заплачу...

А пан кажа ізноў:

— „Заступіся, Апанас, мой верны слуга! То-ж я любіў цябе, як роднага сына.“

А Апанас яму адказвае:

— „Ты свайго вернага слугу прагнаў, як сабаку. Любіў мяне так, як палка любіць плечы, а цяпер так любіш, як плечы палку... То-ж я цябе прасіў, я маліў,—ты не паслухаў...

Вось пачаў пан тут і Аксану прасіць:

— „Заступіся ты, Аксана, ў цябе сэрцо добрае. Выбегла Аксана, пляснула рукамі:

— „То-ж я цябе, пане, прасіла, пад нагамі ка-  
чалася: пашкалуі маю дзявоочую красу, не пагань  
мяне, жонку мужаву. А ты-ж не пашкадаваў мяне,  
а цяпер сам просіш... Ох, ліханько мне, што-ж я  
зраблю?

— „Пусьце,—крычыць ізноў пан,—за мяне вы  
ўсе пагінене ў Сыбіры...

— „Не бядуй за нас, пане,—кажа Апанас:—Ра-  
ман будзе на балоце раней за тваіх даязджаачых, а  
я, па тваёй міласці, адзін на съвеце, мне пра сваю  
галаву думаць нядоўга. Закіну стрэльбу за плечы  
ды пайду сабе ў лес... Набяру рухавых хлопцаў ды  
будзем гуляць... З лесу пачнем выходзіць уночы на  
дарогу, а калі ў вёску забрыдзем, дык праста ў пан-  
скіе палацы. Гэй, падымай, Ромусь, пана, вянесем  
яго міласць на дожджык!

Забрыкаў тут пан, закрычаў, а Раман толькі  
турчыць паціху, як мядаўведаў, а казак насьміхаец-  
ца. Вось і выйшлі.

А я спалохаўся, кінуўся ў хату ды праста да  
Аксаны. Сядзіць мая Аксана на лаўцы, белая, як  
съдняна...

А па лесе ўжо загула як мае быць бура: кры-  
чыць бор рознымі галасамі, ды вецер вые, а калі и  
гром жахане. Сядзімо мы з Аксаною на ляжанцы, і  
раптам я чую, нехта ў лесе застагнаў. Ох, ды так  
жаласна, што я да гэтых час, як прыпомню, дык на  
сэрцы цяжка стане, а ўжо-ж таму шмат гадоў...

— „Аксана,—кажу,—галубка, а хто-ж гэта там  
у лесе стогне?

А яна ўхапіла мяне на рукі й калыша:

— „Сыпі,—кажа,—хлопчык, нічога! Гэта так...  
лес шуміць...

А лес і сапраўды шумеў, ой, як шумеў!

Праседзелі мы япчэ некалькі часу, чую я: стукнуло нешта па лесе, быццам як са стрэльбы.

— „Аксана,—кажу,—галубка, а хто-ж гэта са стрэльбы страляе?

А яна, небарака, ўсё мяне калыша і ўсё кажа:

— „Маўчы, маўчы, хлопчык, гэта гром Божы за-  
грымеў па лесе“.

А сама ўсё плача й мяне моцна да грудзей пры-  
туляе, калыша: „Лес шуміць, лес шуміць, хлопчыку,  
лес шуміць“...

Вось я ляжаў у ле на руках і заснуй...

А назаўтра, хлопча, прачхнуўся, гляджу: сонцо  
съвеціць, Аксана адна ў хаце, апранутая сыціць. Пры-  
помніу я учарайшае і думаю: гэта мне такое прысь-  
вілося.

А яно ня прысьнілося, ой, ня прысьнілося, а  
было сапраўды. Выбег я з хаты, пабег у лес, а ў ле-  
се птушкі штабечуць і раса на лісціях блішчыць.  
Вось дабег да кустоў, а там і пан і даязджацы ля-  
жаць сабе ўпоруч. Панок спакойны і белы, а даяз-  
джацы сівы, як голуб, і строгі, якраз быццам жывы.  
А на грудзях і ў пана і ў даязджаага кроў.

— Ну, а што-ж сталося з іншымі?—спытаўся я,  
бачачы, што дзед скіліў галаву і змоўчаў.

— Эгэ! Вось-же ўсё так і сталося, як сказаў  
казак Апанас. Г сам ён доўга ў лесе жыў, хадзіў з  
хлопцамі па вялікіх дарогах, ды па панскіх сядзібах.  
Такі казаку лёс з роду быў прызначавы: бацькі гай-  
дамачылі й яму тое самае на долю прыйшлося. Ня  
раз ён, хлопча, прыходзіў да нас у гэту самую хату,

а часьцей за ўсё, як Рамана ня было ўдома. Прыдзе, бывала, пасядзіць і песьню съплюе, і на бандуры пайграе. А калі і з другімі таварышамі заходзіў,—заўсёды яго Аксана з Раманам прымалі. Эх, прауду ти бе хлопча, сказаць такі й не бяз граху тут было дзело. Вось прыдупъ хутка з лесу Максім з Захарам, паглядаі ты на іх абодвых: я пічога ім не кажу, а толькі хто знаў Рамана, ці Апанаса, таму адразу відно, які да якога падобны, хадзя яны ўжо тым людзям ня сыны, а ўнукі... Вось-жа якіе справы, хлопча, бывалі з-за мае памяці ў гэтым лесе...

А шуміць-же лес моцна,—будзе бура!..

### III.

Апошніе слова расказу стары гаварыў, як-бы змучаны. Мусі яго абуджэнне прайшло і цяпер зрабілося ўтомленым: язык яго забрытваўся, галава дръжалася, вочы съязліліся.

Вечар спусьціўся ўжо на зямлю, ў лесе съцямнело, бор хадзіў хвалімі вакол будкі, як захадзіўшае моро: пёмные варшыны калыхаліся, як хрыбы хвалья ў страшную непагоду. Вясёлы брэх сабакаў аввясьціў, што прыйшлі гаспадары. Абодва лясынкі, съпяшаючы падышлі да хаткі, а съследам за імі, задыхаўшася Матруна прыгнала, зблудзішую было, карову. Наша грамада была ўся разам. Праз некалькі мінют мы сядзелі ў хаце; ў печы весела трапіччаў агонь; Матруна сабрала вячэрніца.

Хоць я ня раз бачыў раней Захара і Максіма, але цяпер я зірнуў на іх з асобнай цікавасцю. Твар Захара быў пёмны, бровы зрасціліся над крутым нізкім лобам, вочы глядзелі хмурна, хоць на твары можна было адрозніць прыродную дабрату душы, якую заўсёды у сабе мае сіла. Максім глядзеў адкрыта, як

бы лашчачы шёрымі вачыма; калі-не-калі ён троє сваімі кучараўымі валасамі, яго съмех зывінеў неяк нязвычайна заразьліва.

— „А ці не рассказваў вам стары,— запытаўся Максім,— старую бывальшчыну пра нашага дзеда?“.

— „Але, рассказваў“— адказаў я.

— „Ну, ён заўсёды вось гэтак! Лес зашуміць мацней, яму старое і прыпомніцца. Цяпер цэлу ноц ніяк не засыне.“

„Саўсім дзіця малое,— дадала Матруна, наліваючы старому капусты.

Стары быццам і не разумеў, што гавораць, на-  
пэўна ж, пра яго. Ён саўсім апусціўся, калі-не-калі  
бяз дай-рацы ўсьмыхаўся, ківаючы галавою; толькі  
калі знадворку налітаў на хату венер, што пары-  
вамі бушаваў па лесе, ён пачынаў трывожыцца і  
настаўляў вухо, прыслушваючыся да нечага з спало-  
ханым выглядам.

Хутка ў лясной хатцы ўсе змоўкло. Мутна съя-  
ціу пагасаючы каганец, ды съяршчок званіў сваю  
аднастайна-крыклівую песню... А ў лесе, здавало-  
ся, ішла гутарка тысячы малутных хадзяй на моц-  
ных галасоў, якіе аб нечым страшна пераклікаліся  
у цемру. Здавалося, нейкі я страшна сіла, вядзе  
там, напонемку, неспакойную нараду, зьбіраючыся са  
ўсіх бакоў на валіцца на бедную, з кінутую ў лесе  
халупку. Калі-не-калі сумны рогат мацнеў, рос, пры-  
ліваў і тады дзъверы паддрагвалі. ўсе роўна як бы  
хто, злосна сыкіючы, напірае на яе знадворку, а ў  
коміне начная бура з жаласнай пагрозаю выводзіла,  
за срцо хапающую, ноту. Пасля на час парывіньні  
буры съцікалі, страшная ціша таміла палахлівае

сөрцо, пакуль ізноў пачынало гусьці, як быццам старые хвоі згаворваліся зьняцца раптам з сваіх мясцоў і паліяцэць у невядомы простор разам з размахамі начнога гурагану.

Я смутна задрамаў на некалькі мінют, але, здаецца, не на доўга. Бура выла ў лесе на розныя гласы і тоны. Каганец з'гараўся, часамі, асьвятляючы хатку. Стары сядзеў на сваёй лаўцы і мацаў вакол сябе рукою, як быццам спадаяваючыся знайсьці нехага блізка ад сябе. Твар дзедаў выўляў сабою страх і немаль што дайцячу слабасць.

— „Аксана, галубачка,—пачуў я яго жаласны голас,—а хто-ж гэта там у лесе стогне“?

Ён трывожна памацаў рукою й прыслухаўся.

— Эгэ!—гаварыў ён ізноў,—ніхто ня стогне. Гэта бура ў лесе шуміць... Больш нічога, лес шуміць, шуміць...

Прайшло яшчэ некалькі мінют. У маленькіе вокны раз за раз заглядалі сіняватыя агні маланкі, высокіе дрэвы бліскілі за вакном паказнымі зданимі і зноў зьнікалі ў цемры сярод злога гурчанья бури. Але, вось, белы съвет на момэнт зацьміў белыя бліскі каганца й па лесе разлёгся адрывісты недалёкі стрэл Пяруна.

Стары ізноў трывожна заварушыўся на лаўцы:

— „Аксана, галубанька, а хто-ж гэта ў лесе естрадляе“?

— „Сыпі, стары, сьпі“,—пачуўся з печы спакойны голас Матруны.—Вось заўсёды гэтак: як бура, дык ён по-начы Аксану кліча. І запомніў, што Аксана ўжо даўно на том съвеце. Ох-хо!

Матруна зяўнула, прашаптала малітву, і хутка  
язноў у хатцы настала ціша, якая перарывалася шу-  
мам лесу, ды трывожным мармытаньнем дзеда:

— Лес шуміць, лес шуміць... Аксана, галу-  
банька...


Хутка пайшла цяжкая навальніца, пакрываючы  
шумам дажджавых ручаяў і паръваньні ветру і  
стагнату хваёвага бору.

2 чэрвеня 1919 року  
Менск.



Бел.  
Бк. 1394 В.94


1  
е:  
ка



IP

1964=R







B0000003 138786